

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б)Б, ЦВКіСНК БССР

№ 111 (6087) 17 мая 1938 г., аўторак ЦАНА ТО НАП.

НА ВАРЦЕ ПРАВОЎ ВЫБАРШЧЫКА

Беларускі народ, як і народы ўсіх савецкіх рэспублік вялікага СССР, перажывае выключна радасныя дні. З велізарным удальмам прайшлі перадвыбарчыя сходы і мітынгі працоўных, прысвечаныя вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты першага нашага сацыялістычнага парламента. На гэтых сходах неслучайна словы любові і адданасці да роднай большэвіцкай партыі, да любімага правядыра і друга працоўных усяго свету таварыша Сталіна.

Роднае, бясконца любімае і дарагое імя таварыша Сталіна савецкі народ узяў высока над светам, як сцяг перамога сацыялізма, як сімвал нашых даляных перамог у барацьбе за комуністычнае грамадства, за шчасце ўсяго працоўнага чалавечства. У палкіх, якія ідуць ад усёй душы і сэрца, прамовах рабочых, сялян, служачых і савецкіх інтэлігентных людзей таварышу Сталіну за ярака, пчалісва, вяселісвае жыццё, якое прынёс ён наш дарагі і любімы, у кожную савецкую сям'ю. Працоўныя БССР з велізарным натхненнем выставілі сваім першым кандыдатам у Вярхоўны Совет Рэспублікі любімага правядыра Іосіфа Вісар'янавіча Сталіна. Разам з таварышам Сталіным народ, поўны захаплення, выставіў сваімі кандыдатамі яго слаўных саратнікаў.

Работа па падрыхтоўцы да выбараў Вярхоўнага Савета БССР з кожным днём набывае ўсё больш шырокі размах. Следзячы за стварэннем выбарчых акруг і акруговых на выбарах у Вярхоўны Совет БССР выбарчых камісій, праведзена велізарная важная праца па арганізацыі выбарчых участкаў і настрайванню ўчастковых выбарчых камісій. Згодна нашаму выбарчаму закону, арганізацыя ўчастковых выбарчых камісій павінна быць праведзена за 40 дзён да дня выбараў. Учора, па ўсталяваным законам тэрмін, гэтая праца была закончана на ўсіх 273-х выбарчых акругах рэспублікі. Выбарчыя камісіі ўжо прыступілі да работы.

Выбары ў Вярхоўны Совет рэспублікі — выключна па размаху і адданасці палітычная кампанія; яна ахапляе ўсё дарослае насельніцтва рэспублікі. Паспех выбараў — гэта, перш за ўсё, — спаротанцы ўдзел выбаршчыкаў у галасаванні пры выбарах вярхоўнага органа ўлады. Побач з нашай большэвіцкай агітацыяй, у вырашэні гэтай задачы велізарнае значэнне мае арганізацыйна-тэхнічная праца. Святчэнны абавязак уоіх акруговых, участкавых выбарчых камісій, уоіх партыйных, савецкіх і грамадскіх арганізацый так арганізацыйна і тэхнічна падрыхтаваць выбары, каб кожны выбаршчык атрымаў поўную, гарантыраваную магчымасць выказаць свой высокі грамадзянскі абавязак.

Выбарчая тэхніка — велізарная палітычная справа, бо яна ёсць выражэнне сапраўднага сацыялістычнага демократызма. Недарэчы кажацца, нават сама малейшая, парушэнні выбарчага закона. Велізарная доля арганізацыйна-тэхнічнай работы кладаецца на выбарчыя камісіі. Ім працоўныя павярнулі адказнейшую і найбольш ганаровую справу — забяспечыць і сапярць са дакладным захаваннем выбарчага закона.

З часу арганізацыі акруговых выбарчых камісій прайшоў ужо 20 дзён. Між тым ёсць многа сігналаў, якія гавораць аб тым, што не ўсе яшчэ акруговыя выбарчыя камісіі разгарнулі сваю работу. Вось, напрыклад, акруговыя выбарчыя камісіі Прамысловай выбарчай акругі Сталінскага раёна г. Менска. Старшыня камісіі кудысь паехаў. Яго намеснік тав. Рахнін і сакратар камісіі тав. Турчак не ўключылі ашчэ яе ўдзелу ў работу.

У «Звяздзе» ўжо пісалася аб радзе

недахопаў у рабоце некаторых акруговых выбарчых камісій у Гомелі. Як вядома, недахопы там не выпраўляюцца. Вось к прыкладу акруговыя выбарчыя камісіі Гомельскай Дзяржынскай выбарчай акругі. Два яе члены, якія жывуць у Новабеліцы, не прымаюць удзелу нават ва ўсіх пасяджэннях камісіі. Адзін член камісіі толькі раз прысутнічаў на пасяджэнні камісіі, а другі і аўсім не прыцягнут ні да якой работы.

У выбарчых камісіі народ паслаў лепшых, адданых партыі Леніна—Сталіна людзей. Яны павінны працаваць усюро і чотка. Да работы павінны быць прыцягнуты ўсе члены выбарчых камісій: кожны з іх павінен працаваць так, каб апраўдаць высокое давер'е народа.

Тое самае трэба сказаць аб рабоце участкавых выбарчых камісій. Яны паводле нашага выбарчага закона, выконваюць адназначныя функцыі. Яны найбольш блізка стаяць да выбаршчыкаў. Неабходна, каб арганізацыйна-ўчастковыя выбарчыя камісіі, іх старшыні, сакратары і ўсе члены без траты часу на «раскату» неадкладна разгарнулі работу, сталі сапраўды арганізатарамі выбаршчыкаў.

Наступнай вялікай арганізацыйна-тэхнічнай задачай з'яўляецца складанне спісаў выбаршчыкаў. У гэтым пытанні, як і ва ўсіх іншых, наш выбарчы закон пабудаваны на вылучэннях класна-х ад выбаршчыка. Спісы павінны быць вышаны за трыццаць дзён да выбараў.

Вядома, што ў ранейшай выбарчай кампаніі многія нашы гарадскія і сельскія саветы, на якіх, паводле выбарчага закона, ускладнае работа па складанню спісаў выбаршчыкаў, дапусцілі ў гэтай важнейшай справе вялікія памылкі. Гэтыя памылкі, на жаль, паўтараюцца і ў гэтай выбарчай кампаніі. Дрэнныя прыклады, як і раней, паказвае Менскі горсавет і райвыканком, Кагановіцкі і іншы райсаветы.

Учора «Звязда» пісала аб абуральным выпадку, калі з прычыны бракарыйнага валакці 1.200 выбаршчыкаў уключаны ў спісы выбаршчыкаў у адной з выбарчых акруг, у час выбарчых акругавых, участковых і ўсялякіх палітычных і арганізацыйных работ. Трэба думаць, што Прэзійум ЦВК БССР ашчэнь па заслухалі і аддаць належнае ўвагу на гэты факт не адзінак і дзятчцы не аднаго толькі Менска.

З розных раёнаў нам паведамляюць аб шматлікіх фактах нядабайнага складання спісаў, недакладнай іх правяркі. Прапускаюцца цэлыя вуліцы, завулкі, і асобныя выбаршчыкі, блытаюць прозвішчы, імёны і імёны па бацьку. Учора было выяўлена, што ў Менскай чыгуначнай выбарчай акрузе не былі ўнесены ў спісы выбаршчыкаў рабочыя клінічных заводаў, якія жывуць на хутарах; рабочыя, якія жывуць у ітэрнате, дпо, на тэрыторыі Кагановіцкага райсавета. Такія ж трывожныя сігналы ідуць з Гомелі і іншых гарадоў і раёнаў.

Са складаннем, правяркай і выпраўленнем недакладнасцей у спісах нельга марудзіць ні адной галіны. Арганізацыйную работу па падрыхтоўцы да выбараў неабходна ўзяць за ўсёроўню палітычных задач выбарчай кампаніі.

Беларускі народ ідзе да выбараў шчыльна агураваным валам большэвіцкай партыі і свайго любімага правядыра таварыша Сталіна. У дзень выбараў — 26 чэрвеня — працоўныя БССР разам з усім савецкім народам ашчэ раз пралеманструюць перад усім светам свай маральна-палітычнае адзінства, адданасць радзіме і сацыялізму.

У НАРКАМАЦЕ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ

11 мая гэтага года японскі пасол у Маскве п. Мамору Сігеміцу прыслаў Наркамату замежных спраў ноту, у якой, па даручэнню свайго ўрада, заявіў прагнэсць па поведзе нібы дакладніцкіх і сьведжаных, выражаных у адносінах да Японіі ў прамове Народнага камісара Ваеіна-Марэка Флота тав. П. А. Смірнова на Першмайскім парадзе ў Валадзістоку.

14-га гэтага месяца намеснік Народнага камісара замежных спраў тав. Б. С. Стаманякоў у адказнай ноце аб'явіў увагу п. Сігеміцу на тое, што ў Японіі па працягу ўсіх апошніх год часта пры ўдзеле афіцыйных установаў і асоб вядзюцца сістэматычныя кампаніі дакладнаў і прапаганда ваіны супроць Савецкага Саюза. Не гаворачы аб масавым з'яўленні ў японскай прэсе артыкулаў і паведамленняў тагожа роду, несумненна іспіруемых ваіназоду, адрывачна-агубіцельнае шматлікіх камюніке, брашураў і памфлетаў японскага ваінага міністэрства і розных японскіх ваінных органаў. Не глядзячы на свай адказнае становішча, рад вядоўных кіраўнікоў японскай арміі не спыніліся перад публічным апраўданнем і нават адбораннем прапаганда ваіны з Савецкім Саюзам, а часамі і перад заклікамі да гэтай ваіны, як гэ-

та, у прыватнасці, мела месца ў нядаўнім інтэрв'ю генерала Аракі, які з'яўляецца членам японскага ўрада. Палобная прапаганда ваіны супроць СССР выклікае справядлівае абурэнне ў Савецкім Саюзе і немінучым чынам аказвае ўплыў на выказванні савецкага друку і адвельных асоб у адносінах Японіі. Неабходна тым не менш заставацца, што ў адносіненне ад таво, што мела і мае месца ў Японіі, у Савецкім Саюзе ніколі не было выпадкаў, каб не толькі дзяржаўныя дзеіны, але і нават гэты і прыватныя асобы, і пры тым не толькі ў цэнтры, але і ў самых аддаленых месцах Савецкага Саюза, калі-небудзь заклікалі да ваіны з Японіяй.

Адначасова вялікае адзіўленне, якое выклікала ў Савецкага ўрада ўпамынутая нота п. Сігеміцу, тав. Стаманякоў заявіў у заклучэнне, што савецкі ўрад, а прычыны сказанага, не лічыць магчымым прымаць да разгляду прэтэнзій японскага ўрада па гэтым і па аналагічных повадах да таго часу, пакуль сам японскі ўрад не зменіць сваіх адносінаў да прапаганда ваіны супроць Савецкага Саюза, якая вядзецца ў Японіі, і ў асаблівасці да ўдзелу ў гэтай прапаганда дзяржаўных установаў і афіцыйных прадстаўнікоў Японіі. (БЕЛТА).

На перадвыбарчых сходах рабочых, калгаснікаў, працоўнай інтэлігенцыі ва ўсіх саюзных рэспубліках першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета вылучан вялікі правядыр народаў таварыш СТАЛІН.

Разам з імен таварыша Сталіна працоўныя называюць сваімі кандыдатамі ў дэпутаты яго лепшых саратнікаў, непахісных большэвікоў, кіраўнікоў партыі і ўрада.

Беларускі народ горача вітае брацкі армянскі народ і падзяляе яго вялікую радасць і горадасць з поваду згоды таварышаў Сталіна і Мікаяна балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Армянскай ССР.

ПРЫВІТАННЕ ТАВАРЫШАМ СТАЛІНУ І МОЛАТАВУ 300-ТЫСЯЧНАГА МІТЫНГА У ГОР. ТЫЛІСІ

300-тысячны мітынг — дэманстрацыя працоўных горада Тбілісі, якія сабраліся выказаць сваю радасць і энтузіязм у сувязі з атрыманнем Вашай згоды балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР, шле Вам палжае прывітанне і вялікую ўдзячнасць за аказанае Вамі высокае давер'е.

Пад сцягам Леніна—Сталіна, пад геніяльным кіраўніцтвам вялікага Сталіна, працоўныя Грузіі, які і ўсе працоўныя нашай вялікай радзімы, прышлі да шчаслівага, радаснага жыцця.

Грузінскі народ дзятчы сябе найвялікім шчасцем і гонарам мець сваімі першымі выбаршчыкамі ў Вярхоўны Совет Грузінскай ССР любімага правядыра працоўных і прыгнечаных усяго свету вялікага Сталіна і яго вернага саратніка главу магутнага савецкага ўрада Вячаслава Міхайлавіча Молатава.

Ад імя ўсяго грузінскага народа запэўняем Вас, што свай большэвіцкай работай на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва, свай адданасцю вялікаму Сталіну—Сталіна і згуртаванасцю валам партыі большэвікоў, валам любімага правядыра партыі і народаў вялікага Сталіна, свай гатоўнасцю нанесці сакрушальны ўдар любому ворагу нашай вялікай сацыялістычнай радзімы апраўдае аказанае нам высокае давер'е.

Нахай жыве наша родная ўлада Советам!
Нахай жыве наша родная, вялікая партыя Леніна—Сталіна!
Нахай жыве глава магутнага савецкага ўрада Вячаслава Міхайлавіча Молатава!

Нахай жыве любімы правядыр, друг і настаўнік працоўных і прыгнечаных усяго свету, наш родны, вялікі Сталін!
Прынята на 300-тысячным мітынгу ў горадзе Тбілісі, 13 мая 1938 года.

50.000 ЧАЛОВАК НА ПЕРАДВЫБАРЧЫХ СХОДАХ У СТАЛІНСКАЙ ВИБАРЧАЙ АКТРУЗЕ ГОР. МАСКВЫ

Працоўныя горача падтрымліваюць кандыдатуру таварыша І. В. Сталіна ў дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР

На многіх прадпрыемствах разамшчаных на тэрыторыі Сталінскай выбарчай акругі Масквы, 15 мая прайшлі многалюдныя перадвыбарчыя сходы рабочых, работніц, інжынераў, тэхнікаў і служачых. Яны абмяркоўвалі пастановы, прынятыя напярэдні аб'яднаным сходам калектываў заводаў аўтаатранспартна абсталявання, трансфармацыйна імя Куйбышава, лямпавага і машынабудуўнічага, сходам калектываў завода імя Фрунзе, пражэктнага завода імя Л. М. Кагановіча і электраматорнага завода імя Ленсе аб вылучэнні кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР ад Сталінскай выбарчай акругі таварыша Іосіфа Вісар'янавіча Сталіна.

У Сталінскім раёне 15 мая адбылося да 50 сходаў, на якіх прысутнічала каля 50.000 чалавек. Усе сходы выдзілі ў гарачую дэманстрацыю адданасці і любові працоўных да партыі большэвікоў і вялікага правядыра народаў таварыша Сталіна.

З выключным натхненнем выступаўшыя партыйныя і непартыйныя большэвіцкі маскоўскага інструментальнага завода, завода «Мостжарт», заводаў «Нефтогаз», «Фізіэлектрприбор», «Кіометгаз», фабрыкі імя Штарбакова, «Красная Заря», «Освободивший труд», першай футравай фабрыкі і дзесяткі іншых прадпрыемстваў ашулялі аб непаўнаснаці магутнага блока комуністаў і беспартыйных.

На ўсіх перадвыбарчых сходах адназначна з велізарным натхненнем прыняты пастановы, якія падтрымліваюць вылучэнне таварыша І. В. Сталіна кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР па Сталінскай выбарчай акрузе.

ПЕРШАМАЙСКІЯ ВИБАРЧАЯ АКТРУГА ГОР. МАСКВЫ

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД РАБОЧЫХ, РАБОТНИЦ, ИНЖЫНЕРАў, ТЭХНИКАў І СЛУЖАЧЫХ МАСКОўСКАГА ВАГОНАРАМОНТАГА ЗАВОДА ІМЯ ВАЙТОВІЧА ВЫЛУЧЫў НАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОўНАГА САВЕТА РСФСР

ЛАЗАРА МАЙСЕЕВІЧА КАГАНОВІЧА НА СХОДЗЕ ПРЫСУТНІЧАЛА 3.000 ЧАЛОВАК

Хвалючыч мелюнак уаўдэў учора перадвыбарчы сход чыгуначнікаў Маскоўскага вагоннарамонтнага завода імя Вайтовіча.

На фоне маладой майскай зеляніны, ляла пакрыла шырокі вавоцкі двор, палымісты чыгронныя сцягі і плакаты. Сюды сабраліся 3.000 работніц, рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых.

Агульнаму думку сабраўшыхся добра выказаў беспартыйны інжынер Дзмітрый Нікалаевіч Гусельцаў — за раз пачальнік механічнага цэха, а ў мінулым — рабочы-чыгуначнік.

Ен вылучыў кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР любімага наркома, вернага саратніка таварыша Сталіна Лазара Майсеевіча Кагановіча.

МЫ ПАДЗЯЛЯЕМ ВАШУ РАДАСЦЬ

ПІСЬМО РАБОЧЫХ, РАБОТНИЦ І СЛУЖАЧЫХ ВІЦЕСКАЙ ШВЕЙНАЯ ФАБ РЫНІ «СЦЯГ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ» ВИБАРШЧЫКАМ ЛЕНІНСКАЯ І СТАЛІНСКАЯ ВИБАРЧЫЯ АКТРУГА ГОРА ДА ТЫЛІСІ І УСІМ ПРАЦОўНЫМ ГРУЗІНСКАЯ ССР

Дарэгі таварышы! Наш любімы і мудры правядыр і настаўнік, родны Іосіф Вісар'янавіч Сталін і яго бліжэйшы саратнік — глава нашага ўрада Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў далі згоду балатыравацца па Ленінскай і Сталінскай выбарчых акругах г. Тбілісі.

Увесь вялікі савецкі 170-мільённы народ ганарыцца часцю, аказанай вам, працоўным савецкай Грузіі.

Хіба ёсць большае шчасце, большы гонар, чым аддаць свае галасы за вялікага і вялікіх людзей нашай эпохі, за друга ўсіх працоўных, роднага Сталіна і сёння, разам з вамі, мы падзяляем вашу найвялікую радасць і шчасце.

Вялікае імя таварыша Сталіна натхняе ўсіх савецкіх людзей — шахцёрнаў Данбаса, вавоцнарабаў Узбекіяна, нафтавікоў Азербайджана, ільнавадаў Савецкай Беларусі, металургаў Урала, — усіх працоўных нашай неабсяжнай сацыялістычнай краіны на ўсё новае і новае поспехі, на новае гарачыя справы за славу нашай пудоўнай радзімы.

З імен таварыша Сталіна зьявілася росквіт і магутнасць кожнай рэспублікі, кожнага краі, кожнай вобласці СССР. З гэтым слаўным імен, як са сцягам усіх нашых перамог, ідуць працоўныя шчаслівае краіны сацыялізма наперад да злучэння вышнх комунізма.

За год сацыялістычнага будаўніцтва змянілася твар нашай савецкай орчанаснай Беларусі. Нама ўжо дроб-

ПАСТАНОВА

АКТРУГАВАЯ ВИБАРЧАЯ КАМІСІЯ ВИБАРЧАЯ АКТРУГА СІ № 1 ГОРАДА ЕРЗВАНА ПА ВИБАРАХ У ВЯРХОўНЫ САВЕТ АРМЯНСКАЯ ССР АБ РЕГІСТРАЦЫІ НАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОўНАГА САВЕТА АРМЯНСКАЯ ССР ТАВАРЫША ІОСИФА ВИСАР'ЯНАВІЧА СТАЛІНА

Разглядзеўшы паступіўшыя ў акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета Армянскай ССР, акругова выбарчая камісія, усталяваўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 47, 48, 49, 50, 51 і 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Армянскай ССР», паставіла:

На паставе артыкула 51 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Армянскай ССР» зарэгістраваць для балатыроўні ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Армянскай ССР па выбарчай акрузе СІ № 1 горада Ерзвана выстаўленую агульным сходам рабочых, служачых і інжынера-тэхнічных работнікаў камітант СІ «Совпрен» імя С. М. Нірвана, на якім прысутнічала 3 тыс. чалавек, кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Армянскай ССР таварыша Іосіфа Вісар'янавіча Сталіна — нараджэння

1879 года, члена ВКП(б), генеральнага сакратара ЦК ВКП(б), прамываючага ў горадзе Масква, Крэмл'е.
На паставе артыкула 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Армянскай ССР» уключыць кандыдатуру таварыша Сталіна Іосіфа Вісар'янавіча ў выбарчы бюлетэнь па выбарчай акрузе СІ № 1 горада Ерзвана.
У адпаведнасці з артыкулам 55 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Армянскай ССР» паставіла агульнаапублікаваць да ўсеагульнага ведамс.
Старшыня акруговай выбарчай камісіі М. УЛАЯН.
Намеснік старшыні М. НАЗАРАН.
Сакратар А. ГРЫГАРАН.
Члены камісіі: Г. КАРАГУЛЯН, В. МУРАДЗЯН, А. АВЕТЫСЯН, А. ГЮЛ-БУДАГАН, Т. БАРСЕГЯН, П. ВЕР-МІШАН, Н. КУЗЬМЕНКА, М. КО-ПІКЯН.

ПАСТАНОВА

АКТРУГАВАЯ ВИБАРЧАЯ КАМІСІЯ ЗАВОДСКАЯ ВИБАРЧАЯ АКТРУГА № 9 ГОРАДА ЕРЗВАНА ПА ВИБАРАХ У ВЯРХОўНЫ САВЕТ АРМЯНСКАЯ ССР АБ РЕГІСТРАЦЫІ НАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОўНАГА САВЕТА АРМЯНСКАЯ ССР ТАВ. АНАСТАС ІВАНОВІЧА МІКАЯНА

Разглядзеўшы паступіўшыя ў акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета Армянскай ССР, Акругова выбарчая камісія, усталяваўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 47, 48, 49, 50, 51 і 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Армянскай ССР», паставіла:

На паставе артыкула 51 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Армянскай ССР» зарэгістраваць для балатыроўні ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Армянскай ССР па Заводскай выбарчай акрузе № 9 горада Ерзвана выстаўленую агульным сходам рабочых, служачых, і інжынера-тэхнічных работнікаў Ерзванскага кансервавага завода, машынабудуўнічага завода імя Ф. Ш. Дзержынскага, трамваянага парка, мясакамбіната, на якіх прысутнічала 1.850 чалавек, кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Армянскай

ССР таварыша Анастаса Іванавіча Мікаяна — нараджэння 1895 года, члена ВКП(б), намесніка старшыні Савета Народных Камісараў Саюза ССР, працываваюча ў горадзе Масква.
На паставе артыкула 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Армянскай ССР» уключыць кандыдатуру таварыша Мікаяна Анастаса Іванавіча ў выбарчы бюлетэнь на Заводскай выбарчай акрузе № 9 горада Ерзвана.
У адпаведнасці з артыкулам 55 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Армянскай ССР» паставіла агульнаапублікаваць да ўсеагульнага ведамс.
Старшыня акруговай выбарчай камісіі С. ГАЛАЧАН.
Намеснік старшыні С. ПЕТРАСЯН.
Сакратар Г. АБРАМЯН.
Члены камісіі: Л. ГАЗАРАН, В. ВА-РАСЯН, З. ОГАНЕСЯН, М. ПАПАЯН, А. ЧАВУШАН, С. ОГАДЖАНЯН, С. МІНАСЯН, Е. ПАГОСЯН.

ЛЕНІНГРАДСКАЯ ВИБАРЧАЯ АКТРУГА ГОР. МАСКВЫ

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД ЧЫРВОНАА РЕМЕЯЦА, СЛУХАЧОУ, ПРАФЕСАР-СКА-ВЫНЛАДЧЫЦКАГА СІЛАДУ, КАМАНДЗІРАў І ПАЛІТРАБОТНИКАў ВАЕННА-ПАВЕТРАНАЯ ОРДЭНА ЛЕНІНА АКАДЭМІЯ РСЧА ІМЯ ЖУКОўСКАГА ВЫЛУЧЫў НАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОўНАГА САВЕТА РСФСР

КліМЕНТА ЕФРЭМОВІЧА ВАРАШЫЛАВА

На перадвыбарчых сходах у клуб Ваіна-Паветранай ордэна Леніна Акадэмія РСЧА імя Жукоўскага прышлі чырвонаармейцы, слухачы, прафесары, выкладчыкі, камандзіры і палітработнікі Акадэміі. Зала перапоўнена. Слова атрымлівае палкоўнік тав. Андрэеў. З выключнай увагай слухае сход яго гарачую прамову. І калі ён заўважыў:

— Я вылучаю кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР ад Ленінградскай выбарчай акругі першага маршала Савецкага Саюза, жалернага наркома абароны таварыша Варашылава, — у зале раздасца гром апладысментыў. Усе ўстаюць і надалаваюць авашню ў гонар вернага сына радзімы, бліжэйшага саратніка вялікага Сталіна, Выступаюць тт. Вайнберг, Нигродаў,

Ліпідзеўскі і Смакачоў. Яны горача падтрымліваюць прапанову тав. Андрэева.

Агульным оход аднадушна паставілі вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР бліжэйшага саратніка і друга вялікага Сталіна, жалернага наркома абароны краіны сацыялізма, выпрабаванага барацьба за справу комунізма, першага маршала Савецкага Саюза таварыша Кліментэ Ефрэмавіча Варашылава.

Кандыдатура тав. К. Е. Варашылава была тасамам вылучана на перадвыбарчых сходах маскоўскага аўтабюлетэня завода «КІМ» і раду іншых прадпрыемстваў сталіцы.

НА УСЕСАЮЗНАЯ НАРАДЗЕ РАБОТНИКАУ ВЫШЫШАЯ ШКОЛЫ ВYSTУПЛЕННЕ ТАВАРЫША В. М. МОЛАТАВА

Першая ўсеаюзная нарада работнікаў вышэйшай школы, якая адрылася 13 мая ў маскоўскім Доме вучоных, прайшлі з вялікай агульнасцю. Доклад старшыні Усеаюзнага камітэта па справах вышэйшай школы пры Саўнаркоме СССР тав. С. В. Кафтавава «Аб стане і асноўных задачах вышэйшай школы Саюза ССР» наглядна ілюстравалі бурны рост вышэйшай асветы ў нашай краіне. Савецкі Саюз пакрыўся сеткай вышэйшых навуковых устаноў. У іх вучыцца зараз 600 тысяч юнакоў і дзятчат. Звыш 700 тысяч моладзі навуцацца ў 3.500 тэхнікумах. Дзяткуюць няўтомным клопамм Пэнтральнага Камітэта ВКП(б) і асабіста таварыша Сталіна дасягнуты сур'ёзныя поспехі ў падрыхтоўцы малых спецыялістаў, у арганізацыі вучэбнага працеса ў вышэйшых навуцальных установах.

15 мая на вичарнім пасяджэнні быў заслуханы доклад намесніка старшыні Камітэта па справах вышэйшай школы тав. Суханова аб тыповым статыне вышэйшай навуцальнай устаноў Саюза ССР.

Па даручэнню агульнага схода першы змены швейнай фабрыкі «Сцяг Індустрыялізацыі», на якім прысутнічала каля 2 тыс. чалавек, пісьмо падпісалі стыханаўцы фабрыкі:

МІЦЕНГЕНДЛЕР, НАЙДЗЕНАВА Н., ІВАНОВА Н., БАЛЬШЭУСКАЯ, МІНАВА, ДЗЕРАБІН, ЯРШОУ, МІЛЬ-НЕР, ФЕЙГІН, ДУБРОВІНСКАЯ, ЛУШЫЦ, КРАЦОВА, ВІЦЕНЗОН.

Працоўныя Совецкай Беларусі на перадвыбарчых сходах, на заводах, фабрыках, у калгасах, саўгасах, вайсковых часнях, на чыгунцы вылучаюць сваім першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вялікага і мудрага правядыра народаў

ЮСИФА ВІСАРЫЕНАВІЧА СТАЛІНА

і яго бліжэйшых саратнікаў, любімых кіраўнікоў партыі і ўрада В. М. МОЛАТАВА, Л. М. КАГАНОВІЧА, К. Е. ВАРШЫЛАВА, М. І. КАЛІНІНА, Н. І. ЕЖОВА, А. А. АНДРЭЕВА, А. І. МІКАЯНА, В. Я. ЧУБАРА, С. В. КАСІОРА, А. А. ЖДАНАВА

МЕНСКАЯ—ЧЫГУНАЧНАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД РАБОЧЫХ 5-ГА ВАГОННАГА УЧАСТКА

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаны таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Л. М. Кагановіч, К. Е. Варшылаў, М. І. Калінін, Н. І. Ежов, М. М. Літвінаў, А. А. Волкаў, А. М. Лявіцкі, А. Ф. Кавалёў і Н. Я. Наталевіч.

8 мая 400 рабочых 5 вагоннага участка ст. Менска ў ўрачыстай абстаноўцы сабраліся на свой перадвыбарчы сход, каб вылучыць кандыдатаў у дэпутаты

Вярхоўнага Савета БССР. Першае слова ўзяў стэханавец-электрамашыніст тав. Крук.

ПРАМОВА тав. С. П. КРУКА

— У гэтай ўрачыстай абстаноўцы з аднаго боку выступаюць інжынер тав. Болдукоў, камасмолец тав. Іоноў, электрамашыніст тав. Скавыш, слесар тав. Землякоў. Яны прапануюць вылучыць кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР В. М. Молатава, Л. М. Кагановіча, К. Е. Варшылава, М. І. Калініна, М. М. Літвінава. Сход сустракае гэтых прапановаў бурнымі апладысмантамі і радаснымі воклічамі ў гонар таварыша Сталіна і яго бліжэйшых саратнікаў.

Электрамашыніст тав. Сасноўскі, майстар тав. Апаровіч, слесар тав. Александровіч, электраварышчы тав. Камароў вылучаюць таксама кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР гг. А. А. Волкава, А. М. Лявіцкага, А. Ф. Кавалёва і Н. Я. Наталевіча. Іх горада падтрымліваюць усе прысутныя на сходзе. Аднагалосна прымаецца кароткая рэзалюцыя.

Затым пад бурныя воплескі і гарачае абмерцванне ўсіх прысутных выступае слесар тав. Праціц, брыгадзір тав. Ка-

должа, беспартыйны інжынер тав. Болдукоў, камасмолец тав. Іоноў, электрамашыніст тав. Скавыш, слесар тав. Землякоў. Яны прапануюць вылучыць кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР В. М. Молатава, Л. М. Кагановіча, К. Е. Варшылава, М. І. Калініна, М. М. Літвінава. Сход сустракае гэтых прапановаў бурнымі апладысмантамі і радаснымі воклічамі ў гонар таварыша Сталіна і яго бліжэйшых саратнікаў.

Электрамашыніст тав. Сасноўскі, майстар тав. Апаровіч, слесар тав. Александровіч, электраварышчы тав. Камароў вылучаюць таксама кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР гг. А. А. Волкава, А. М. Лявіцкага, А. Ф. Кавалёва і Н. Я. Наталевіча. Іх горада падтрымліваюць усе прысутныя на сходзе. Аднагалосна прымаецца кароткая рэзалюцыя.

3 РЕЗАЛЮЦЫІ ПЕРАДВЫБАРЧАГА СХОДА РАБОЧЫХ СЛУЖАЧЫХ І ІТР 5 ВАГОННАГА УЧАСТКА СТ. МЕНСК

З вялікай радасцю мы вылучаем першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Чыгуначнай выбарчай акругі горада Менска вялікага Сталіна.

Мы абавязваемся азнаменаваць падрыхтоўку да выбараў у Вярхоўны Совет БССР новым вытворчым уадымам, распырэннем стэханавецкага руху. Яшчэ больш павысім сваю рэвалюцыйную пільнасць і да канца выкарыцеім і знішчым траціска-бухарысцкіх нацыянал-фашысцкіх і іншых наймітаў фашызма. Ператворым нашу вытворчую Совецкую Беларусь у яшчэ больш моцную, непрыступную крепасць Совецкага Саюза на рубяжы з капіталістычным светам.

Мы аднадумна вылучаем кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай Совецкай Рэспублікі таварыша Сталіна тт. В. М. Молатава, Л. М. Кагановіча, К. Е. Варшылава, М. І. Калініна, Н. І. Ежова, М. М. Літвінава, а таксама А. А. Волкава, А. М. Лявіцкага, А. Ф. Кавалёва і Н. Я. Наталевіча.

НОВА-БЕЛІЦКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД НА ГОМЕЛЬСКИМ ТЛУШЧАКАМБІНАЦЕ

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаны таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Л. М. Кагановіч, К. Е. Варшылаў, А. І. Мікіян, Н. І. Ежов, А. А. Волкаў, А. М. Лявіцкі і Б. Д. Берман.

ГОМЕЛЬ. (Спец. кэр. «Звязда»). На Гомельскім тлушчакамінаце адбыўся перадвыбарчы сход на кім камуністы, у цесным саюзе з беспартыйнымі, вылучылі кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. На сходзе прысутнічала каля 600 чалавек.

Выступіўшы стэханавец камбіната тт. Якавенка, Юрчанка, Лямсёў і інш. горада падтрымалі прапанову тав. Паўліашвілі і вылучылі таксама кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР бліжэйшых саратнікаў вялікага Сталіна. У прынятай рэзалюцыі рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя тлушчакамінаца аднадумна намялі кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварышаў І. В. Сталіна, В. М. Молатава, Л. М. Кагановіча, К. Е. Варшылава, А. І. Мікіяна, Н. І. Ежова, а таксама таварышаў А. А. Волкава, А. М. Лявіцкага і Б. Д. Бермана. Сход з вельмі радасным нахвелем паслаў прывітанне пісьмо таварышу Сталіну

Гарачую, працудзеную прамову сказаў адзін з агітатараў на выбарчым участку, надаўшы пры гэтым партыяна-арганізацыйны і кандыдацкі парты, інжынер тав. А. В. Паўліашвілі. У яго прамова аб вылучэнні першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вялікага друга і правядыра працоўных таварыша Сталіна была сінхронна сабраўшымі бурнымі, доўга немаўжаўчымі авацыямі.

3 ПРАМОВЫ тав. А. В. ПАЎЛІАШВІЛІ

Таварышы! Я сямі беднага і бязпраўнага ў мінулым грузіна. Вацька мой быў селішнян-жабраком. Мы жылі ў годзе і вясце. Грузія была калонія царскага самодзяржаўя і грузінскі народ адчуваў падвойны гніт—соцыяльны і нацыянальны. Толькі дзякуючы савецкай уладзе, дзякуючы ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыцы, наша Грузія, які ўсе нацыянальныя рэспублікі СССР, задыла новым жыццём, стала моцнай, багатай, культурнай. Ажыццёвае ленінска-сталінскае нацыянальнае палітыкі забяспечыла быстру рост раней прыгнечаных народаў.

Дзякуючы савецкай уладзе, я скончыў вышнюю навучную ўстанову і зараз з'яўляюся інжынерам. Сястра мая працуе аднаго з заводных работнікаў у Грузіі. Вацька зараз шчасліва жыве ў калгасе.

А такіх, як мы, тысячы. Няма больш жабраства, няма больш бязпраўя. У дружнай сям'і народы Совецкага Саюза будуць шчасліва жыць. І ўсе гэта — дзякуючы таварышу Сталіну, дзякуючы яго мудраму кіраўніцтву. Вось чаму я прапаную першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучыць лепшага друга народаў — Юсіфа Вісарыянавіча Сталіна.

Прывітанне таварышу Сталіну ад перадвыбарчага схода рабочых і служачых Гомельскага тлушчакамінаца

Мы, рабочыя, служачыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі Гомельскага тлушчакамінаца, сабраўшыся на перадвыбарчы сход на вылучэнне кандыдатаў у склад Вярхоўнага Савета БССР, шлем Вам, дарэгі Юсіф Вісарыянавіч, нашы большыя прывітанне.

Маціне пад сцягам вялікай Сталінскай Канстытуцыі.

Калетныя рабочыя, служачыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі нашата камбіната просіць Вас, дарэгі Юсіф Вісарыянавіч, даць сваю згоду балатыравацца ў Вярхоўны Совет БССР па Фрунзенскай выбарчай акрузе г. Гомеля.

Мы шчаслівы і нашай радасці няма граніц, што вылучаем Вас, дарэгі таварышы Сталін, першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Мы запэўняем Вас, што яшчэ цвёрдэй аргументаваць акад нашай роднай камуністычнай партыі, акад Вас, таварышы Сталін.

Беларускі народ памятае і ніколі не забудзе, як Вы, дарэгі Юсіф Вісарыянавіч, у год прамадзяйскага вайны кіравалі барацьбой за вызваленне Беларусі ад беларускіх акупантаў.

Мы шчаслівы і нашай радасці няма граніц, што вылучаем Вас, дарэгі таварышы Сталін, першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Мы ведаем і адчуваем вацька дастаўленыя клопаты аб беларускім народзе, дзякуючы якім Беларусь, з былой адсталай і прыгнечанай калоніі парызма, ператварылася ў квітнеючую індустрыяльна-аграрную культурную рэспубліку.

Мы шчаслівы і нашай радасці няма граніц, што вылучаем Вас, дарэгі таварышы Сталін, першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Мы вельмі добра ведаем, што пад Вашым мудрым кіраўніцтвам былі выкрыты і разгромлены фашысцкія найміты — траціска-бухарысцкае атр'ё, якое хацела вырваць у нас нашу шчасце і нашу радасць. Але праціскі фашыстаў забіліся аб гранітную скалу вялікага Совецкага Саюза, які расце і

Няхай жыць народы вялікага Совецкага Саюза!

Няхай жыве партыя Леніна—Сталіна! Няхай жыве мудры правядыр народаў, настаўнік і друг беларускага народа, вялікі Сталін!



Член арганізацыйна-выбарчай камісіі Менскай сельскай выбарчай акругі тав. А. А. Алдзічык (у сярэдзіне) і член выбарчай акругі тав. В. М. Молатаў (злева направа); тт. А. А. Алдзічык, П. М. Радзевіч, Б. І. Лукашэвіч, Ф. В. Радзевіч, А. Лукашэвіч і І. М. Радзевіч.

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД У Н-СКОЙ ЧАСЦІ

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаны таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, К. Е. Варшылаў, Л. М. Кагановіч, Н. І. Ежов, М. І. Калінін, А. А. Волкаў, Н. Я. Наталевіч, А. Ф. Кавалёў.

У Н-скай часці, дзе камісарам тав. Марозав, адбыўся перадвыбарчы сход. У гарачых прамовах байцы, камандзіры і палітработнікі выказалі сваю бязмежную адданасць партыі Леніна—Сталіна, любоў да радзімы, гадоўнасць сьмалінава ўмацоўваць магучасць нашай Чырвонай Арміі.

Сход намяціў кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварышаў Сталіна, яго верных саратнікаў таварышаў В. М. Молатава, К. Е. Варшылава, Л. М. Кагановіча, Н. І. Ежова, М. І. Калініна і тт. А. А. Волкава, Н. Я. Наталевіча і А. Ф. Кавалёва.

Сустраць дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР новым перамогамі ў справе авалодання перакаласнай бавоў тэхнікай! — пад гэтым лозунгам прайшоў сход. Вурнай аваяцця была суст-

рэта прапанова тав. Грыгор'ева першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучыць таго, чыё імя — сімвал нашых перамог, мудрага правядыра народаў таварыша Сталіна.

Сход намяціў кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварышаў Сталіна, яго верных саратнікаў таварышаў В. М. Молатава, К. Е. Варшылава, Л. М. Кагановіча, Н. І. Ежова, М. І. Калініна і тт. А. А. Волкава, Н. Я. Наталевіча і А. Ф. Кавалёва.

3 РЕЗАЛЮЦЫІ СХОДА БАЙЦОЎ, КАМАНДЗІРАЎ І ПАЛІТРАБОТНІКАЎ

Квітнее і радуецца наша неабсяжная краіна. Бязмежна любоў 170-мільянага савецкага народа да сваёй радзімы. На нас, сынах народа, ляжыць адказны і горада абавязак: быць заўсёды на пагадове, пільна ахоўваць нашу пудоўную радзіму ад усіх, хто асміліцца на яе напасці. Мы гатовы сустраць ворага савураўнальным агнём. Няхай паспрабуюць фашысты і іх траціска-бухарысцкія агенты пасягнуць на нашы граніцы, мы ім пакажам, што з сябе прадстаўляе Чырвоная Армія, яе асабовы склад — байцы, камандзіры і палітработнікі.

Вярхоўны Совет БССР таго, хто стварыў нам прыгожае і шчаслівае жыццё, таварыша Вялікага Канстытуцыйнага саюза, нахвеле і арганізатара нашых перамог—Юсіфа Вісарыянавіча Сталіна. Мы вылучаем кандыдатамі ў Вярхоўны Совет БССР лепшых сямноў народа, беззаветна адданых радзіме і большыскай партыі, саратнікаў і вучняў таварыша Сталіна таварышаў Вячаслава Міхайлавіча Молатава, Міхаіла Іванавіча Калініна, Клімента Фёдаравіча Варшылава, Лаара Маласевіча Кагановіча, Нікала Іванавіча Ежова і таварышаў А. А. Волкава, А. М. Лявіцкага, Н. Я. Наталевіча і А. Ф. Кавалёва.

АСІПАВІЦКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД РАБОЧЫХ ПАРАВОЗНАГА ДЭПО

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучаны таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, К. Е. Варшылаў, Л. М. Кагановіч, Н. І. Ежов, М. І. Калінін і А. А. Волкаў.

На перадвыбарчым сходзе рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых паравознага дэпо ст. Асіпаўчы прысутнічала 200 чалавек.

Першым атрымлівае слова слесар-стэханавец тав. Грыловіч.

— Я прапаную, — гаворыць ён, — вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР нашага роднага бацьку і настаўніка таварыша Сталіна.

Прапанова тав. Грыловіча была сінхронна бурнымі апладысмантамі, га-

рачымі авацыямі ў гонар вялікага правядыра народаў.

З вялікай радасцю і нахвелем сход прыняў таксама прапановы рабочых тт. Дубіна, Ішчанка, Сарычава і Науменка аб вылучэнні кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР бліжэйшых саратнікаў вялікага Сталіна таварышаў В. М. Молатава, Л. М. Кагановіча, К. Е. Варшылава, Н. І. Ежова і М. І. Калініна, а таксама выконваючага абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. А. А. Волкава.

Траўзусні.

АБ УДЗЕЛЕ У ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БССР ВЫБАРШЧЫКАЎ НА СУДНАХ І ПАРАХОДАХ РАЧНОГА ФЛОТА, ЗНАХОДЗЯЧЫХСЯ У ПЛАВАННІ У ДЗЕНЬ ВЫБАРАЎ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БССР

ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА БССР

Для забеспячэння поўнага ўдзелу ў выбарах выбаршчыкаў, знаходзячыхся ў дзень выбараў на суднах рачнога флота, Прэзідыум Цэнтральнага Выканавчага Камітэта БССР пастанаўляе:

- 1. Дазволіць стварэнне выбарчых участкаў на суднах і параходах рачнога флота, знаходзячыхся ў плаванні ў дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР, пры наяўнасці не менш 15 выбаршчыкаў, з арганізацыйнай на іх участкавых выбарчых камісій у складзе трох чалавек—старшыні, сакратара і члена камісіі.
- 2. На суднах і параходах з колькасцю выбаршчыкаў менш 15 чалавек ройчы прым выбарчых бюлетэнаў шляхам аб'яду гэтых суднаў членамі ці прадстаўнікамі участкавых выбарчых камісій у дзень выбараў.
- 3. Дазволіць мисловым советам і выканавчым арганізацыям на ўсё прыстаняе выбарчых участкаў і зацвердзіць след выбарчых камісій у адпаведнасці з артыкуламі 41 і 42 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР».

Выконваючы абавязкі старшыні Цэнтральнага Выканавчага Камітэта БССР Н. АТАЛЕВІЧ, Выконваючы абавязкі сакратара Цэнтральнага Выканавчага Камітэта БССР А. ЕРМАН.

ВІНШУЕМ ВАС, ДАРАГІЯ ТАВАРЫШЫ!

Пісьмо калгаснікаў калгаса імя Сталіна, Бешанковіцкага раёна, працоўным Грузінскай ССР

Дарэгі таварышы, працоўныя савецкай савецкай Грузіі! Мы прычталі ў газетах, што наш дарэгі і родны бацька, правядыр працоўных усю свету, наш любімы Юсіф Вісарыянавіч Сталін і яго бліжэйшы саратнік — глава савецкага ўрада Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў далі згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР па Ленінскай і Сталінскай выбарчых акругах горада Тбілісі.

на палях мы змагаемся за высокі сталінскі ўраджай, за больш вялікі прадавец калгаснікаў.

Ваўну радасць, ваша найвялікшае пшасце аднолькава радасна перажываем і мы, калгаснікі сельскагаспадарчай арцелі, якія носім імя нашага вялікага правядыра таварыша Сталіна.

У нас пяер няма непісьменных. Усе дзеці калгаснікаў вучацца. З асяродка нашых калгаснікаў вышла 7 настаўнікаў, адзін інжынер, два ветурачы, камандзіры Чырвонай Арміі, трактарысты.

Імя таварыша Сталіна для ўсіх працоўных многанамінальнага Савецкага Саюза стала самым вялікім, самым бліжэй і родным. Партыя Леніна—Сталіна і яе верны рулявы Юсіф Вісарыянавіч Сталін агуравалі нас у адзіную сям'ю роўнапраўных, свабодных народаў і прывялі нас да цудоўнага шчаслівага жыцця.

Жыццё наша, дарэгі таварышы, як і ў вашай савецкай Грузіі, як і на ўсіх неабсяжных прасторах нашай вялікай радзімы, стала светлым, заможным, радасным і шчаслівым.

Чым мы былі раней? Нас не лічылі за людзей. Мы, як і ўсе 20 мільянаў былых беднякоў і батракоў царскай Расіі, стаялі пад гнётам парскага сваволья, памешчыцкага разгулу, кулацкай кабалы, польскіх панюў і замежных капіталістаў, якія гаспадарылі на нашай зямлі.

За гэта жыццё мы абавязаны нашай камуністычнай партыі і савецкай уладзе, нашаму зячучаму сонцу, любіму правядыру таварышу Сталіну.

Нашай доляй былі: годад, жабраства, разарэнне. Мы самі і дзеці нашы былі асуджаны на цемру, боскультура, жаласнае існаванне.

Мы горада вінуем вас, дарэгі таварышы, працоўныя Савецкай Грузіі, вам вышала найвялікшае пшасце гала-савецка за генія чалавецтва — таварыша Сталіна.

Пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна Беларусь стала ордэнаносной Савецкай Соцыялістычнай рэспублікай, роўнай сярод 11 савецкіх рэспублік.

Адзінае пачуццё і жаданне ўсяго савецкага народа — мець такоа найвялікшае пшасце, якое маецца вы, атрымаўшы згоду вялікага правядыра Юсіфа Вісарыянавіча Сталіна балатыравацца па вашай выбарчай акрузе.

На зямлі, якая адлана навечна калгасу, мы абіраем з кожным годам усё больш высока ўраджай. Дружна ідзе работа ў нашым калгасе і асабіста цяпер — у дні падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Адборным саратным аярном мы ўжо асясэлі нашы налі. Абсялілі шпанішу, ячмень, авёс, віку, парох, лён. Хутка закахваем пасадку бульбы. Стэханавецкай работай

Адзінае пачуццё і жаданне ўсяго савецкага народа — мець такоа найвялікшае пшасце, якое маецца вы, атрымаўшы згоду вялікага правядыра Юсіфа Вісарыянавіча Сталіна балатыравацца па нашай Бешанковіцкай сельскай выбарчай акрузе № 21.

Сталінская дружба народаў, мудрая палітыка партыі і ўрада далі нам сілу, з'ядвалі нас у адзіную, непераможную дружную і моцную сям'ю.

Няхай жыве непераможная сталінская дружба народаў!

На зямлі, якая адлана навечна калгасу, мы абіраем з кожным годам усё больш высока ўраджай. Дружна ідзе работа ў нашым калгасе і асабіста цяпер — у дні падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Адборным саратным аярном мы ўжо асясэлі нашы налі. Абсялілі шпанішу, ячмень, авёс, віку, парох, лён. Хутка закахваем пасадку бульбы. Стэханавецкай работай

Няхай жыве шчаслівы калгасны лад! Няхай жыве вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Сталінская дружба народаў, мудрая палітыка партыі і ўрада далі нам сілу, з'ядвалі нас у адзіную, непераможную дружную і моцную сям'ю.

Няхай жыве доўгія, доўгія годы наша горадасць, наша радасць, наша пшасце, зячучае сонца ўсяго працоўнага чалавецтва — наш Сталін!

НЕПАРУШНА ДРУЖБА НАРОДАЎ СССР

3 пісьма рабочых гомельскага стан кабудзійнага завода «Пролетары» імя Кірава — калгаснікам сав'язарцелі імя Чапаева, Золтановскага раёна, Пелтаўскай вобласці

Дарэгі таварышы, калгаснікі калгаса імя Чапаева! З вялікай увагай прычталі мы ваша пісьмо да ўсіх працоўных Савецкай Беларусі. Вы аўсім правільна ўказавалі, што нашы народы аднаа агульня і ў мінулым, агульня барацьбаа су-проць прыгнечальнікаў. Цяпер нас аднаа светлаа, шчасліваа жыццё ў краіне Сталінскай Канстытуцыі. Вы аўсім прэвы, калі ўказавалі, што ў нас аўсім аб чым расказываа адзін аднаму.

Па даручэнню агульняа сходаа калгаснікаў калгаса імя Сталіна, Астроўненскаа сельсавета, Бешанковіцкаа раёна, пісьмо падпісалі калгаснікі: Валенкіна, Столабаў, Клошаў І. С., Крэсоўскі Ф., Рабінаў Ф., Калінін Н. Г., Рубенон Ф., Калінін А., Крэсоўскі М., Крэсоўская А., Рубенон М., Клошаа М., Калінаа В. Д., Хітрыкаа Т., Калінаа М., Пяталіна А., Калінаа П., Канапелька А., Хітрыкаў Н., Калінаа Н. і інш., (ўсяго 44 подпісы).

Мы пішам вам гэта пісьмо з горада Гомеля. Што сабой уяўляе ў мінулым Гомель? Гэта быў горад гандляроў, купцоў і памешчыкаў. Сотні год уладзі Гомелем «сіцельныя» графы і князі, і гэтыя стагоддзі не ўнеслі ніякіх амен у развіццё горада і яго прыродных багаццяў. Яны «вырыкоўвалі» горад толькі царквамі, сінагогамі і кабакамі.

Па даручэнню агульняа сходаа калгаснікаў калгаса імя Сталіна, Астроўненскаа сельсавета, Бешанковіцкаа раёна, пісьмо падпісалі калгаснікі: Валенкіна, Столабаў, Клошаў І. С., Крэсоўскі Ф., Рабінаў Ф., Калінін Н. Г., Рубенон Ф., Калінін А., Крэсоўскі М., Крэсоўская А., Рубенон М., Клошаа М., Калінаа В. Д., Хітрыкаа Т., Калінаа М., Пяталіна А., Калінаа П., Канапелька А., Хітрыкаў Н., Калінаа Н. і інш., (ўсяго 44 подпісы).

Жыхароў у Гомелі ў 1910 годзе налічвалася 38.000. На ўсёх фабрыках і заводах прапалава ўсяго 502 рабочыя. Работа на фабрыках і ў майстэрнях была катаржнай і за гэту работу атрымлівалі трышні.

Зараз мы рыхтуемся да выбараў Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Рэспублікі. Усеяды праходзяць перадвыбарчыя сходы, на якіх працоўныя БССР

АНРЫ БАРБЮС

(Да 65-годдзя з дня нараджэння)

Анры Барбюс пражыў яркае, выдатнае жыццё, насычанае працай і барацьбой. Друг Савецкага Саюза, камуніст-амагар да лепшага будучыню чалавецтва, ён з'яўляўся палкім антыфашыстам, аддаючы антыфашысцкай і антываеннай дзейнасці ўсю сваю кіруючую энергію. Барбюс быў натхніцелем і арганізатарам многіх міжнародных з'ездаў, як, напрыклад, Амстэрдамскага антываеннага кангрэса, Парыжскага антыфашысцкага кангрэса абароны культуры і т. д. Ён заражаў сваёй багатаю, сваім энтузіязмам, сваёй палкаю любовою да чалавецтва, да народаў усяго свету.

Упершыню Барбюс пачаў друкавацца ў 1895 годзе. Яго першы зборнік вершаў «Плакальчыцы» прасякнуў жалем па ідэалах, растоптаных буржуазным грамадствам. Гэты зборнік пратэставаў ідэямі гуманізма, любіў да чалавека і разам з тым горчыць, бо яна мець чалавечнасці ў свеце дэяльна і капіталісты. У наступных сваіх творах Барбюс выступае, як пратэстант супраць буржуазных забавонаў, малюючы чалавечыя пакуты і гора («Мы — прачне», «Ад»).

Але сапраўдную славу прынесла Барбюсу яго выдатная кніга «Агонь». Гэта кніга стваралася ў саванні пісьменніка на перадыні пачынаў, у апошніх, у гэты і голандзе, сярэд бясчэпных смярдней таварышаў, у гэвай пакутах. Простым пеханінам пайшоў Барбюс на вайну, пайшоў добраахвотнікам на перадыні пачынаў, паверыўшы, што ідзе абараняць ад нямецкага милітарызма французскую дэмакратыю, справядлівасць і цывілізацыю. Барбюс даў сябе ашукаць пышнымі шавіністычнымі фразамі аб абароне культуры французцаў. Цяжкую школу прайшоў прайсці Барбюс на фронце. Паступова ў гэтага чалавца, шырака чалавеча адкрываюцца вочы. Ён пранік у сапраўдную сутнасць вайны. З выключнай сілай апалячана Барбюс супраць імперыялістычнай вайны. Ён заўважыў ўсюму свету аб неабходнасці брытанія, аб тым, што сапраўднымі ворагамі з'яўляюцца ўласныя капіталісты, дэяльны і спекулянты, якія нажываюцца на ўрні народнай. Плядом такога павароту ў саванні пісьменніка і з'явілася кніга «Агонь» — лепшая з кніг, выданых аб імперыялістычнай вайне. Ленін даў названне высокаму асэнсу гэтай кнігі ў артыкуле «Аб задачах III Інтернацыянала». Проста і стрымана з суровай мужнасцю расказаў Анры Барбюс усяму свету непрыкрытую праўду аб вайне. Ён паказаў кроў і пакуты, жахі і смерць салдат, гінуць за чужую ім справу, за прыбыткі эксплуатацыйных класаў. З гневам выкрывае Барбюс вайнае малшчыства, называнае вайной, адкрывае вочы ашуканым народам. З першых жа радкоў паказваў аўтар паходжанне тых, хто трапляе на перадыні пачынаў. Гэта — рабочыя, рамеснікі, сяляне, батракі, прапоўная дробная буржуазія. Дзе-ж тыя, хто гоняць на вайну? Арыстакратычныя барскія сям'і акаваліся ў тыле, іх пад агнём імя.

Эпіод за эпіодам, з вялікай мастацкай сілай паказвае Барбюс нарастанне вайнае кнігае сярэд салдат. Сярэд іх зраўняе ідэі інтернацыяналізма, сярэд іх нарастаючы антыраціфічныя пастроі, расце нянавісь да тых, хто паства іх на страшыную смерць у імя сваіх прыбыткаў. З любоўю і захалленнем назваў у сваёй кнізе Барбюс забаронае імя Карла Лібкнехта, працяваючы яму руку праз фронт. Кожная старонка кнігі «Агонь» гэта «удар жалезнага молата праўды, па ўсёй масе хлусці, крыўдушкі, жорсткасці, гразі і крыў, якія ўвогуле завуцца вайной» — псаў Альіежэ Максімавіч Горкі. Але жахі вайны не выклікалі ў Барбюса зямшанасці, пацярпелася істэрыі. Часна і мужна заявіў Барбюс аб вывадзе, да якога ён прыйшоў, а іменна, аб



неабходнасці павярнуць штык назад, ператварыць імперыялістычную вайну ў вайну грамадзянскую. Кніга «Агонь» з'явіла надзвычайнае ўражанне. Барбюс з шчырасцю ўдалося надрукаваць супраць камелы фашысцкага сьуда над таварышам Дзім'ятравым. Ён заклікаў працоўных усяго свету выратаваць Тэльмана.

Палкі змагар, ён гарача любіў бацькаўшчыну савецкага пролетарыята — краіну Саветаў, не раз бываў у Чырвонай сталіцы — у Маскве, і сваю апошнюю кнігу прысвяціў Анры Барбюс вялікаму генію чалавецтва, вялікаму другу і настаўніку працоўных усяго свету — таварышу Сталіну. Добра і ўпарта працаваў мастак-камуніст над стварэннем вобраза таварыша Сталіна. Ён запісаў усёмілімі аб асаблівых сурстрэчах, збораў свецкіх прыяцеляў, вывучаў гісторыю партыі. Ён здолеў нарысаваць яркімі, пачуццёвымі словамі вобраз таварыша Сталіна, сталінскі стыль работы, творчую дзейнасць народаў Савецкага Саюза, будучыя сацыялізм пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна. Пасля смерці чалавек жыве толькі на зямлі. Ленін жыве ўсюды, дзе ёсць рэвалюцыянеры. Але можна сказаць: ні ў кім так не ўвасоблены думка і слоўмі Леніна, як у Сталіне. Сталін — гэта Ленін сёння, — піша Барбюс у кнізе «Сталін».

Барбюс расказавае аб жыцці таварыша Сталіна, прася звязаным з ростам, развіццём і баральбою партыі большыкоў. Юнацкія год таварыша Сталіна, багавы гераічныя эпізоды яго жыцця праходзяць перад намі. Годы сёлкі, знаёмства з Леніным, Сталін у Кастр'ячкіну, Сталін на абароне Царыцына і іншых франтах грамадзянскай вайны — аб усім гэтым з любоўю апавядае Барбюс. Яшчэ з юнацкіх год паказвае Барбюс таварыша Сталіна — умелага арганізатара рэвалюцыйнага руху на Каўказе, велізарнай аўтарытэт і любоў, якімі карытаўся і карытацца таварыш Сталін сярэд працоўных. «Вядзі блізка Сталіна, значыць любіць яго» — піша Анры Барбюс. І гэту любоў ўкладвае ён у радкі, прысвечаныя таварышу Сталіну. Ён рысуе вобраз любімага правадра, такога простага і скромнага ў асаблівых жыцці. З вялікай пелытэй гаворыць Барбюс аб узаемаадносіннах Леніна і Сталіна, аб той вялікай чалавечай большыкоўскай дружбе, аб тых вялікіх прычынах, якія зблізілі паміж сабой двух найвялікіх геніяў сучаснасці. Рад раздзяляць кнігі прысвечаных расказаў аб сацыялістычным будаўніцтве, аб перамогах нашых пяцігодкаў. Як шыра друг, радасна павядамае Барбюс аб роеце матэрыяльнага дабраўтэй народным мас у СССР, аб росвіце культуры і мастацтва. Барбюс супастаўляе пераможнае будаўніцтва ў краіне пераможнага сацыялізма з разлажэннем буржуазнага грамадства, ібелюю яго культуры, з нечуваным абнішчэннем народным мас пры капіталізме. Барбюс асабліва захалленна сталінскай нацыянальнай палітыкай, стварыўшай дружбу, братва і аднадушна шматлікіх народаў Савецкага Саюза. Барбюс паказвае, як партыя на чале з таварышам Леніным і Сталіным змагалася з ворагамі сацыялізма, выкарстоўвала са сваіх радюў зрадыніку, пралянінкі, якія імкнуліся падарваць сталінае адзінства партыі і магутнасць савецкай дзяржавы.

Кніга «Сталін» з'явілася асабліва важнай для працоўных капіталістычных краін. Не глядзячы на асобныя памылкі ў ацэнцы некаторых з'явічбаў Барбюс стварыў важныя і патрэбныя творы: ён выступіў супраць хлусці і пакутліва буржуазнай жоўтай прэсы, ён даў для працоўных капіталістычнага свету крыхальна-чысты, абаяльны вобраз вялікага правадра народнаў усяго свету. Барбюс марыў стварыць і кнігу аб Леніне. Смерць перапалокала ажыццяўленню яго замыслаў. Барбюс памёр на пасту, і памяць аб натхненым змагаре за камунізм, вялікім гуманісту будзе вечно жыць у сэрцах працоўных усяго свету.

Ю. ДВОРНИНА.

РЭЗАЛЮЦЫЯ СОВЕТА ЛІГІ НАЦЫМ ПА КІТАЙСКАМУ ПЫТАННЮ

ЖЭНЕВА, 14 мая. Сесія Савета Лігі нацыяў прыняла наступную рэзалюцыю па пытанню аб Кітаі: «Савет, заслухавшы паведамленне прадстаўніка Кітая аб становішчы на Далёкім Усходзе і аб патрэбах і яго краіны ў галіне нацыянальнай абароны, і згледзіўшы з настойлівым заклікам да членаў Лігі, каб яны зрабілі ўсе магчымае для таго, каб выканаць рэкамэндацыі, паданыя ў папярэдніх рэзалюцыях Пленума і Савета па гэтым пытанню, і каб яны прынялі пад сур'ёзную ўвагу і разгледзелі змычліва патрабаванні, якія могуць да іх паступіць ад кітайскага ўрада ў адпаведнасці з гэтымі рэзалюцыямі; Савет выказвае сваё спачуванне Кітаю ў яго гераічнай барацьбе за сваю неалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць, якім пагражае японскае ўварванне, а таксама выказвае спачуванне са поваду пакут якім падвяргаюцца кітайскі народ у выніку гэтага ўварвання.

2) Савет напамінае, што ўжыванне атручваючых матэрыялаў, як метад вайны, асуджана міжнародным правам. Ужыванне атручваючых матэрыялаў выклікала б асуджанне ўсяго цывілізаванага свету.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ
14 мая мяцежнікі падтрымалі моцную атаку ў раёне дарогі а Торуэля ў Кантабрыя, але былі адкінуты.

У раёне Ла Ігуэсуэла дэль Сід мяцежнікі панюу велізарных страт знялі дзве вышні, аднак рэспубліканскія войскі тут-жа выбілі іх.

На астатніх сектарах арагонскага фронту нязначная перастрэлка.

14 мая ў 18 гадз. 15 мін. рэспубліканскія авіяцыйныя ўстаўнілі ў бой з двума гідралісамі «Гейнхель», якія накіроўваліся ў бок Барселоні, і збілі адзін гідраліс. У той-жа дзень у 23 гадзіны 15 мінут тры эскадрылі фашысцкіх самалётаў зноў прававалі зрабіць налёт на Барселону. Аднак, агонь зенітных батарэй рэспубліканскаў вымусіў фашысцкіх налітчыкаў удаліцца. Фашысцкія самалёты скінулі груз бомб у мора. Адна бомба палыла на англійскае гандлёвае судно «Юфорбіа», на якім ранены капітан і яго памочнік.

Паводле паведамлення іспанскага міністэрства абароны, мяцежнікі ў сектарах Альенус (на поўдзень ад Аліага), уёўшны ў дзёныне вялікую колькасць самалётаў і танкаў, атакавалі рэспубліканскія пазіцыі каля халма Сан-Крыстабаль. Аднак рэспубліканскія войскі адбілі гэту атаку, прымусіўшы мяцежнікаў адступіць. Вораг панёс значныя страты.

ПА УКАЗЫ З БЕРЛІНА

ПАРЫЖ, 15 мая. (БЕЛТА). Напружаную ўвагу грамадскай думкі Францыі выклікае вясня, зацяная валак чэхаславацкага пытання польскай дыпламатыяй на чале з гільерымскім падруччым — Бекам. Як перадае газета «Се суар», у Варшаве з'явіліся зноў чэхаславацкія палітыкі ў Лондане і Парыжы — Рачыньскі і Лукасавіч, з якімі ў міністэрстве замежных спраў абмяркоўваецца чэхаславацкая праблема». Абараванне гэта з'яўляецца з паўторным патрабаваннем Польшчы да чэхаславацкага ўрада прадаставіць польскай нацыянальнай меншасці ў

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ПАНОЧНЫМ КІТАІ
ЛОНДАН, 16 мая. (БЕЛТА). Шанхайскі карэспандэнт агенства Рэйтар паведамае, што кітайскія партызаны акружылі буйны горад Баодын у правінцы Хэбэй. Разам з партызанамі, акружышымі горад, знаходзіцца частка 8-й народна-рэвалюцыйнай арміі.

Карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост» паведамае,

ЯПОНЦЫ ўЖЫВАЮЦЬ АТРУТНЫЯ ГАЗЫ

ХАНЬКОУ, 15 мая. (БЕЛТА). Карэспандэнт агенства «Сентрал ньюс» паведамае, што японскія войскі ў баях у правінцы Шаньсі ўжывалі атрутныя газы, у прыватнасці — у часе атак кітайскіх войск на горад Лішчы (на паў-

ночы ўход ад Фын-Яна). Кітайскія войскі захалілі ў японцаў 19 хімічных снарадаў, некалькі бомб са слезаватчывымі газамі і восем балонаў з атрутнымі матэрыяламі.

РЭАГАНІЗАЦЫЯ АНГЛІЙСКАГА УРАДА

ЛОНДАН, 16 мая (БЕЛТА). Глава англійскага ўрада Чамберлен, які чакаючы, наведзе сёння караля, пасля чаго, мабыць, будзе абвешчана аб змене ў складзе кабінета. На словах дыпламатычнага агента агенства «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост», з'явіўся, вядома, што міністэрствам Сунтэн з'явіў прам'еру аб адстаўцы. Не выключана, што змены адбудуцца таксама ў складзе Міністэр-

ПАТРЭБНЫ

ВОПЫТНЫЯ ФАРМАЦЫІ на кіруючую работу. Аб умовах даваецца ў Беларускай канторы «Белветснабзабт» (горад Менск, Комсомольская, 1/13, тэлефон 20-810) ці непасрэдна на Гомельскім складзе «Белветснабзабт» (г. Гомель, Герасімаўскага, 48, тэлефон 8-40).

МЕНСКАЯ АРТФАРМАНТАЦЫІ ПАТРЭБНЫ

высокакваліфікаваныя СЛЕСАРЫ, АРТФАРМАНТАЦЫІ, НАМ. Г. ЛОРЫХА, СТАРШЫ АЛЕК. ТРАМАНЦІ. З прапановамі авертацца па адрасу: Матіеўскае шасэ, 8, дырэкцыя аўтарамантацыі.

У АДЗЭЛ АБ'ЯЯ ЗВАНІЦЕ ПА ТЭЛ. № 25-384

САНАТОРЫЙ „БАРКОУШЧЫНА“

У Ушацкім раёне знаходзіцца рэспубліканскі санаторый для першых хворых «Баркоушчына». Ён размешчаны ў прыгожай мясцовасці — у сновым бары, на беразе возера.

ГАЗЕТЫ ДАСТАЎЛЯЮЦА НА САМАЛЭЦЕ

Працоўныя аддзяленых раёнаў Палескага вобласці атрымалі сваю абласную і цэнтральную газеты толькі на другі, а то і на трэці дзень. Пачынаючы з 14 мая, у Кама-рыцкі, Брагінскі і Хойніцкі раёны журналы і газеты дастаўляюцца паштовым самалётам. Чытаць гэтых раёнаў атрыма-лі магчымаць абласную газету чытаць у дзень яе выхду.

ЗАЦВІУ КОК-САГЫЗ

Садба кок-сагыз яшчэ працягваецца, яе маркучы закончыць да 20 мая. Калгасы рэспублікі пасялілі ўжо 300 гектараў кок-сагыз, а іх 145 гектараў на гарфінках. 18 калгасу Любавіцкага раёна асеслі кок-сагызам 50 гектараў гарфінкаў. Калгас «Ударнік», гэтага раёна, асеслі каучуканом 6 гектараў.

Усходы кок-сагыз, асабліва ранняя вясновага пасеву, вельмі добрыя. Калгасы праводзяць цалюм рыхленне мікралізаў і падкормку плантацыяў кок-сагызам мінулагодніх пасеваў. Калгасы Старобінскага раёна закончылі падкормку, рыхленне мікралізаў і праполку кок-сагыз на планцы 125 гектараў.

Двухгадовае плантацыі-насеннікі пачалі цвіці.

Восенню кок-сагызам будзе засеяна па рэспубліцы каля 2,5 тысячы гектараў.

ПАПЯРЭДЖАННЕ КРУШЭННЯ КУР'ЕРСКАГА Поезда

Гэтым днёмі стрэлачкікі чацвертага паста станцыі Барысаў Заходняй чыгункі т. Шукто і Драздоўскі папярэдзілі крушэнне кур'ерскага поезда, які прыбыў у Маскву. Па гаюнаму пуці станцыі, на якім павінен быў быць прыняты кур'ерскі поезд, ішоў таварны паравоз. Шыльня стрэлачкікі пачалі падаваць трывожныя сігналы. Паравоз за 3—4 мінуты да прыбыцця поезда быў спынены і гэтым папярэдзіла крушэнне.

Дзякуючы па станцыі Барысаў Межайскі аддзяленне паўночна-заходняй жоркі безаварыйнай работы чыгуначнага транспарта — правільна тэхнічнай эксплуатацыі.

III ПАРТНАФЭРЭНЦЫЯ ВАРШАВСКАГА РАЕНА

19 мая, у 6 гадзін вечара, у памяшканні клуба дзяржгандлю (рог Энгельса і Комуністычнай) адкрылася III партыйная канферэнцыя Варшаўскага раёна г. Менска.

Партыяныя вядуча часоны паселенчаны ў дэлегатам праводзіцца ў памяшканні райкома КП(б) 17 мая — з 12 г. дня да 10 г. вечара, 18 мая — з 10 гадзін рэіны да 4 гадзін дня 19 мая — з 10 г. рэіны да 4 гадзін дня.

ВАРШАВСКАГА РАЙКОМ КП(б) АД РЭДАКЦЫІ

У «Звяздзе» за 10 кастрычніка 1937 года ў артыкуле «Шайка ворагаў у Беломунбугтрэсце» абвінавачваўся тав. Грэбечыч у колінаўкай затрымцы дастаўкі матэрыялаў на пабулову менскай гасцініцы і што ён дапамагаў выкрытаму ворагу з Наркомгаса падбіраць воражыя кадры і шкодзіць.

Пры паўторнай праверцы абвінавачванні супроць тав. Грэбечыча не пацвердзіліся.

Гэтым рэдакцыя выпраўляе дапушчаную памылку.

Намеснік адзнамага рэдактара І. М. ОФЕНГЕЙМ.

Кінозатр „Чырвоная Зорка“

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА КИНО-СТУДИЯ

ЛЕНФИЛЬМ

Закончил производство и скоро выпускает на экраны Союза

режиссер С. ГЕРАСИМОВ

Гэтымі ў днямі

НОМСОМОЛЬСК

Белдзяржаўны оперы і балета 17 мая

МАРНАЯ ПЕРАСЦЯРОГА

Маскоўскі Дзяржаўны тэатр «РОМЕН» (памішканне Белдзяржаўнага тэатра)

17 мая А. С. ПУШКІН

ЦЫГАНЫ

Каса адкрыта з 12-2 і з 5-9 г. в.

Кіно «Чырвоная зорка» КАЦЯРЫНА

Кіно «Пролетары» ПАПАВІЧЫ

Гукавы кінозатр «Інтернацыянал»

ШУКАЛЬНІК ШЧАСЦЯ

Кіно «Спартак» АПОШНІ МАСКАРАД

На паставе пастановы на НКП ад 7/Х-1937 г. № 880

у г. Смаленску адкрыта

СМАЛЕНСКАЯ БАЗА „ГЛАВКРАСКИ“

РАЕН ДЗЕАНАСЦІ БАЗЫ: ВОСР, Смаленская і Ордаўская вобласці РСФСР.

БАЗА ПРАДАЕ з пастаўкай транспарту і з снах складаў: фарбы мастацкія, дэкарацыйныя і малярныя пёртыя і сухія, эмалі, лакавыя матэрыялы, «Глаўкраскі» НКЦ і КУНЦЕ, вяску, тарную дошчачку, рагожы, кулі, стружку дрэвавую і іншы матэрыялы.

Заказы, заяўкі і прапановы адрасаваны: «г. Смаленск, Ніжне-Варшанская плошча, дом № 9, «ГЛАВКРАСКИ».

Тэлеграфны адрас: Смаленск, Глаўкраска.

ДЗЯРЖЦЫРК (Парк імя Горькага) АНОНС

Хутка

АДКРЫЦЕ ЦЫРКА!

У праграме ЛІПНІЯ Савецкія НУМАРЫ і АТРАКЦЫІ.

Прэмаюцца ЗАЯЎКІ на наступныя месяцы са складнай 25 проц. Усе дэталі па тэл. 25-725. Сачыце за рэкламай!

НАРКОМПІЩПРОМ СССР ГЛАВПАРФЮМЕР

ЛІЗЖЭ

ЛУЧШІЕ КРЕМЫ

Для белізы і мяккасцікожы

МІТАМОРФОЗА ОТ ВЕСУШЕК

БЕРЕЗОВЫЙ ОТЗГАРА

Кінозатр „ПРОЛЕТАРЫ“

з 19 мая

НОВЫ І ЗВУКОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫ ФІЛЬМ

2 год 19 мін.

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО СОВЕТА ЛЕНИНА КИНО-СТУДИИ

ЛЕНФИЛЬМ

ГОМЕЛЬСКАМУ МІЖБАЛАСНОМУ СКЛАДУ «БЕЛВЕТСНАБЗАБТ»

патрэбны

ВОПЫТНЫЯ ФАРМАЦЫІ на кіруючую работу.

Аб умовах даваецца ў Беларускай канторы «Белветснабзабт» (горад Менск, Комсомольская, 1/13, тэлефон 20-810) ці непасрэдна на Гомельскім складзе «Белветснабзабт» (г. Гомель, Герасімаўскага, 48, тэлефон 8-40).

МЕНСКАЯ АРТФАРМАНТАЦЫІ ПАТРЭБНЫ

высокакваліфікаваныя СЛЕСАРЫ, АРТФАРМАНТАЦЫІ, НАМ. Г. ЛОРЫХА, СТАРШЫ АЛЕК. ТРАМАНЦІ.

З прапановамі авертацца па адрасу: Матіеўскае шасэ, 8, дырэкцыя аўтарамантацыі.

Прыятная, острая і ароматная приправа

к мясным, рыбным, овочным і мучным блюдам.

ТОМАТНЫЙ КЕТЧУП

Требуйте кетчуп в магазинах Гомельскера и других продовольственных магазинах.